

Рэча падзея

Уражанні ад вандравання па кніжным моры

Цягам пяці дзён з 6 па 10 лютага ў беларускай стаўцы можна было з асалодай павандраваць па сапраўдным кніжным моры, прычаліць да любога з яго 25 астравоў – стэндаў краінаў-удзельніцаў XX Міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. Найбольш буйныя астравы, акрамя Беларусі, традыцыйна з'яўляліся Расія, Францыя і Германія. Ганаровы госьць сёлетній выстаўкі – Расія, якая прадставіла каля 2 тысячай найменняў кніг амаль 200 выдавецтваў.


Выставачная прастора павільёна «БелЭкспо» пад час выстаўкі стала не толькі пляцоўкай демонстрацыі кніжных навінак і сустэречай творцаў з чытачамі, але



Віктар Шніп, Пётр Жаўняровіч і Анатоль Верабей прадстаўляюць шматомнік Уладзіміра Караткевіча

і месцам падвядзення вынікаў года ў кнігавыдавецкай спрадве, демонстрацыі дасягненняў, міжнароднага абмену досведам у сферы кніжнага бізнесу. У насычанай праграме былі презентацыі праектаў нацыянальнай праграмы «Сям'я – Яднанне – Айчына», літаратурныя сустэречы і канцэрты народнай і духоўнай музыкі, шматлікія кніжныя майстар-класы ад прафесіяналаў қаледжа паліграфіі. Мерапрыемствы ладзіліся таксама ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Доме літаратараў і, нахват, у клубе LOFT.

Урачыстае адкрыццё юбілейнай выстаўкі праходзіла з



Уладзімір Ліхадзеадаў і ягоныя кнігі

традыцыйнымі прамовамі афіцыйных асабаў і пераразаннем чырвонай стужачкі пад гукі аркестра «Няміга». Гасцінныя гаспадары сустракалі шаноўных гасцей адмысловым

вы рабытэт. Ён пабачыў свет у выніку сумеснай працы выдавецтва, Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі, Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Расійскай дзяржаўнай нацыянальнай бібліятэцы, дзе захаваецца арыгінал святыні, які быў вывезены з Полацка ў XVI стагоддзі. Друкавалася кніга з адрастайраваных лічбавых копій, пададзеных расійскім бокам. Арыгінал вокладкі не захаваўся, таму для перавыдання яна была распрацаўваная і вырабленая беларускімі майстрамі з фірмы «Кожан бук». Пасля вывучэння тагачасных вокладак Евангелля ў пражскім Музее кнігі Полацкае Евангелле «апранулі» ў светла-карычневую скuru і ўпрыгожылі ажурнай металічнай разбой з паўкаштоўнымі камяніямі – агатамі. Рабытэт можна было не толькі ўбачыць пад час презентацыі, але і пагартаць.

Не меншую цікавасць выклікалі кніжныя праекты выдавецтва «Мастацкая літаратура»: факсімільныя выданні зборнікаў «Шляхам жыцця», «Сымон-музыка», «Янка Купала. Мне сняцца сны аб Беларусі», «Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях», двухтамоў збору твораў Уладзіміра

караваем, які падрыхтаваўся сталічныя хлебапёкі. На жаль, наведніку-беларусу не пащаравала знайсці родную мову ні ў афіцыйнай назве выстаўкі, ні ў дэвізе. Хаця паводле афіцыйных дадзеных колькасць выдадзеных па-беларуску кніг узрасла і дасягнула аж 12 адсоткаў (!) у агульным тыражы. Затое кожны ахвочы мог прыйсці на презентацыю разнастайных выданняў на роднай мове, задаць пытанні іх творцам і атрымаць аўтограф аўтара.

Презентацыі знакавых кніжных навінак беларускага кнігадруку праходзілі на сумесным стэндзе Мінінфармацыі. Пачэсны першы нумар у гэтым спісе дастаўся найстаражытнейшаму помніку кніжнай культуры Беларусі, які захоўвае адбітак гаворкі крывічоў, факсімільнаю выданню Полацкага Евангелля, першаму з найбольш захаваных сярод дзвясяткі Евангелляў, створаных ці знайдзеных на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Выданне здзейсненае дзякуючы глабальному праекту «Вяртанне святыні» выдавецтва Беларускага Экзархата і Міжнароднага дабрачыннага фонду падтрымкі міжнароднага праекта «Сям'я – Яднанне – Айчына». Да выдадзеных раней «Слуцкага Евангелля» і «Жыцціі блажэннай Еўфрацінні...» далучаны чарго-



Тамы пра традыцыйную культуру Палесся прадстаўляюць Мікола Козенка, Тамара Варфаламеева і Таццяна Валодзіна

Да мастацкіх альбомаў рэпрадукцыяў Івана Хруцкага, Валенція Ваньковіча, Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, Язэпа Драздовіча (што выйшлі раней) дададзеныя альбомы Станіслава Жукоўскага і Віталія Цвіркі.

III тыкоўным падарункам стаў выхад з друку ў выдавецтве «Беларусь» чарговай працы калектыва аддзела старажытна-беларускай культуры былога Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору НАН Беларусі пад кіраўніцтвам Барыса Лазука «Помнікі мастацкай культуры Беларусі». У альбоме змешчаныя падрабязныя звесткі пра помнікі, якія з'яўляюцца экспа-



Прэзентацыя кнігі «Полацк. 1150»

ратка Караткевіча, першага тома Івана Навуменкі, залатай калекцыі беларускай паяззі і прозы XX і XXI стагоддзяў. Выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі», якое ўтрымлівае пазыцыі падрыхтаваных выданняў, парадавала аматараў кнігі сваімі навінкамі: «Полацк. 1150», «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911–1912 гадоў», «Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI стагоддзя», «Сучасная геральдыка Беларусі», «Ваньковічы» (першая кніга з серыі «Беларускія радаводы»), «Белорусы Мінска, XVII век», «Кніжная культура. Ветка», «Сучаснае беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе».

Новую серию кніг «Славутыя мастакі з Беларусі» распачало выдавецтва «Беларусь».

кавіць не толькі беларускіх чытачоў, але і замежных гасцей.

Цудоўным працягам і дадаткам распрацоўкі тэмамі беларускай культуры, ужо не матэрыйяльнай спадчыны, з'яўляеца выданне шостага тома ў дзвюх кнігах «Традыцыйная мастацкая культуры беларусаў. Гомельская Палессе і Падняпроўе», што выдала «Вышэйшая школа». Яе можна аднесці да ўзору «вышэйшага пілатажу» паводле распрацоўкі тэмамі. Гэтае грунтоўнае навуковае выданне калектыва навукоўцаў-фалькларыстаў НАН Беларусі пад кіраўніцтвам Таццяны Варфаламеевай змяшчае падрабязнае апісанне святаў, звычаяў, абраадаў традыцыйнага гадавога кола палешука, а таксама песеннай, танцевальнай і інструментальнай музычнай культуры. Да выданняў прыкладзены дыскі з аўдыя- і відэаматэрыйяламі. Акрамя навуковай значнасці, кніга з'яўляеца жывым своеасаблівым помнікам носьбітам, якія ўжо пакінулі гэты свет. Але, дзякуючы апантанам рупліцам і патрыётам нацыянальнай культуры, сапраўдныя перліны карэннай культуры Бацькаўшчыны паспелі захаваць для нашчадкаў.

За некалькі дзён кніжнага форуму было нямала падзеяў, таму мы яшчэ не раз вернемся ў «плаванне» па тым моры кніжных навінак.

Наш кар.
Фота
Наталі Купрэвіч



Выдавецтва «Чатыры чвэрці» і яе дырэктар Ліліана Анцух